

00000000A56UA92И

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

ГГУ им. Ф. Скорины

И.В.Семченко

2017

Регистрационный №УД\_\_\_\_\_/уч.

## **СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ**

**Учебная программа учреждения высшего образования  
по учебной дисциплине для специальности  
1-21 80 16 Отечественная история**

2017 г.

Учебная программа составлена на основе Образовательного стандарта 1-21 80 16-2012 и учебных планов, регистрационные №№ D 21-02-17/ 2МЗФ ад 08.06.2017, № D 21-02-17/2М ад 08.06.2017, D 21-02-16 МЗФ ад 17.06.2016, D 21-02-16М от 17.06.2016.

**СОСТАВИТЕЛИ:**

В.П. Пичуков доцент кафедры истории Беларуси ГГУ им.Ф.Скорины, кандидат исторических наук, доцент.

**РЕЦЕНЗЕНТЫ:**

С.А.Елизаров, профессор кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин ГГТУ им.П.О.Сухого, доктор исторических наук, профессор  
А.И. Зеленкова, доцент кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент

**РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:**

Кафедрой истории Беларуси ГГУ им. Ф. Скорины  
(протокол №10 от 10.04.2017 г.)

Научно-методическим советом ГГУ им.Ф.Скорины

(протокол № 08 от 07.06.2017 г.)

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность дисциплины государственного компонента «Современные проблемы изучения истории Беларуси» для магистрантов по специальности 1-21 80 16 Отечественная история обусловлена тем обстоятельством, что она ориентирована на актуализацию состояния изучения наиболее важных проблем истории Беларуси в современной историографии и на усвоение историографических оценок принципиально важных сюжетов белорусской истории.

Решая задачу актуализации и систематизации имеющихся у магистрантов знаний по истории Беларуси, учитывая освоение ими по учебному плану высшего образования содержания дисциплины «Историография истории Беларуси», обозначенная дисциплина предполагает организацию этих знаний на более высоком проблемно-теоретическом уровне.

Целью дисциплины является представить обобщенную картину современного историографического процесса в акцентировании наиболее важных проблем и аспектов.

Задачами дисциплины являются:

- усвоение современных проблем в отечественной историографии;
- формирование устойчивого представления об организации современной историографии;
- формирование устойчивого знания о развитии проблематики исследований;
- овладение состоянием изучения актуальной проблематики истории Беларуси в зарубежной историографии.

В результате изучения дисциплины:

**Магистрант должен знать:**

- современный уровень достижений исторической науки;
- позиции различных школ в историографии отечественной истории.

**Магистрант должен уметь:**

- использовать достижения смежных гуманитарных наук для разработки исторической проблематики и решения специальных научных проблем;
- применять общие и специальные исторические знания для решения профессиональных задач;
- использовать полученную теоретическую информацию в исследовательской практике.

### Требования к академическим компетенциям магистра

Магистр должен:

АК-3. Быть способным самостоятельно формулировать новые идеи.

АК-5. Иметь навыки, связанные с использованием IT-технологий, управлением информацией и работой с различными видами технических средств.

Магистр должен:

СЛК-1. Быть способным к социальному взаимодействию, работе в команде.

ПК-9. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специального и высшего образования.

ПК-10. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое обеспечение.

ПК-11. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные технологии.

ПК-12. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся.

ПК-14. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику учебных и воспитательных результатов.

ПК-15. Квалифицированно разбираться во всех исторических процессах.

Дисциплина изучается магистрантами специальности 1-21 80 16 Отечественная история. Дневная форма обучения (1 год) в объеме 108 часов, аудиторных – 34 часа (в т.ч. лекции – 20 часов, практические занятия – 14), форма контроля знаний – экзамен 1 семестр); дневная форма обучения (2 года) – в объеме 104 часа, аудиторных – 34 часа (в т.ч. лекции 20,

практические занятия – 14), форма контроля знаний – экзамен 1 семестр); заочная форма обучения (1,5 года) – в объеме 108 часов, аудиторных 12 часов (в т.ч. 8 часов лекций, 4 часа практических занятий), форма контроля – экзамен (2 семестр); заочная форма обучения (2 года) – в объеме 104 часа, аудиторных 10 (в т.ч. 10 часов лекционных занятий), форма контроля – экзамен (1 семестр).

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

## СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

### **Тема 1 Введение в дисциплину**

Объект, предмет курса. Цель, задачи, структура курса. Теоретико-методологические основы современной отечественной историографии. Концептуальный плюрализм. Антропологический поворот. Социальная история, история повседневности.

Фальсификация и мифологизация истории.

Инфраструктура историографического процесса. Институт истории НАН Беларуси. ВУЗы. Архивы, музеи. Беларуская гістарычнае таварыства. Обобщающие, справочно-энциклопедические издания. «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі». «Гісторыя Беларусі» в 6 т. Научная периодика исторического профиля: «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларускі гістарычны агляд», «Запіскі БІНІМа».

### **Тема 2 Территориально-демографические аспекты**

Территория (этническая территория белорусов, ВКЛ, Северо-Западный край) Разделы Речи Посполитой. Е. Анищенко. Укрупнения БССР в 20-е гг. XX в. С. Хомич.

Демографические процессы. Е. Насытко, В. Носевич. Демографическая характеристика крестьянства Беларуси второй половины XIX в. В. Панютич.

Миграции населения. Беженство в период Первой мировой войны. А. Бабков.

Эмиграция из белорусских земель. А. Тихомиров.

Административно-территориальное устройство БССР. С. Елизаров.

### **Тема 3 Трансформация социально-экономической жизни**

Модернизационные процессы: от традиционного (аграрного) к современному (индустриальному) обществу. А. Кохановский. Промышленный переворот. Беларусь во всероссийском рынке XIX-начала XX в. А. Киштымов. «Гісторыя сялянства Беларусі.: У 3 т. Т.1,2. – Мн., 1997, 2002».

Сословия и классы. А. Житко, С. Луговцова, Н. Полетаева, В. Сосно, А. Лютый. Процессы урбанизации. З. Шибeko.

Рынок труда и социально-экономическая ориентация народов Беларуси в досоветский период.

Социокультурная ретроспектива местечка. И. Соркина.

Коллективизация сельского хозяйства.

### **Тема 4 Государственнообразовательные процессы**

Генезис ВКЛ. Н. Ермалович, В. Носевич, А. Кравцевич. БНР. В. Мазец. Образование БССР. Литовско-Беларуская ССР. В. Круталевич, В. Ладысев, С. Рудович, Н. Сташкевич.

### **Тема 5 Общественно-политические процессы**

Концептуальное переосмысление типологии политических партий и общественно-политических движений. М. Соколова. Восстания, войны (война 1654-1667 гг., война 1812 г., Первая мировая война, Вторая мировая и Великая Отечественная войны). Г. Саганович, О. Горбачева, А. Лукашевич, А. Литвин, А. Каваленя.

Трансформация государственной политики в Северо-Западном крае и П.Д.Святополк-Мирский.

Власть и общество. Самоуправление. Земская реформа. В. Слобожанин. Российская Государственная дума и Беларусь. Н. Забавский.

Политические репрессии 30-х гг. И. Кузнецов, В. Адамушка, И. Романова.

## **Тема 6 Белорусская национально-государственная идея и национальное движение**

Концептуальное обобщение белорусского национально-культурного и политического Возрождения (М. Бич).

Национальная политика власти в Беларуси в XIX-начале XX в. Полонизация и русификация. Е. Филатова.

Научное белорусоведение XIX в. – основа национальной идентификации и самоидентификации белорусов.

«Западнорусизм» и «краёвасць». А. Смоленчук, В. Черепица. Оформление белорусской национальной идеи. Группа «Гомон», БСГ. «Наша ніва».

## **Тема 7 Актуальные вопросы развития культуры Беларуси**

Проблемы культуры досоветского периода.

Развитие Скоринианы. Работы Е.Немировского. Энциклопедический справочник “Францыск Скарына і яго час” (1988). Исследования В. Конона, Г. Голенченко, С. Морозовой, С. Подокшина, Ю. Лабынцева в области белорусской культурологии.

Основные аспекты развития культуры советского времени.

## **Тема 8 История религии и церкви**

Принятие и распространение христианства на белорусских землях. Конфессиональная ситуация в середине XVI-XVIII вв. Церковная уния. С. Морозова.

Конфессиональный фактор в жизни общества (XIX-начало XX в.).

Деформация религиозной жизни в советский период. Конфессиональный аспект политических репрессий в 30-е годы.

Е. Филатова, В. Янковская, Э. Ярмусик, И. Янушевич, В. Новицкий, А. Лебедев, В. Васьков.

## **Тема 9 Беларусь в европейской геополитике**

Геополитические аспекты досоветского периода. Киевская Русь и Полоцкое княжество. Русь Московская и Западная Русь (ВКЛ): политическое противостояние, борьба за гегемонию в регионе.

БНР-БССР: геополитическая парадигма. Белорусская государственность в европейской геополитике первой четверти XX в. А. Тихомиров, В. Снопковский, Г. Лазько, Н. Мезга, А. Кротов.

## **Тема 10 История и культура национальных меньшинств**

Титульный этнос и национальные меньшинства. Формирование еврейской, русской, польской диаспор. Малые диаспоры: украинцы, латыши, литовцы, татары, цыгане, немцы, чехи. Старообрядческая этноконфессиональная общность.

Типологическая характеристика этнокультуры.

Национальные меньшинства в межвоенный период. Белорусизация и многонациональное население.

Э. Иоффе, И. Пушкин, В. Тугай, И. Канапацкий, А. Горбацкий, В. Пичуков, В. Калинин.

## **Тема 11 Изучение истории Беларуси за рубежом (II половина 80-х гг. XX - начало XXI в.)**

Отдел истории восточных славян Института славяноведения РАН. Центр украинистики и белорусистики МГУ. Общество исследователей Центрально-Восточной Европы. НАН Украины. Киево-Могилянская академия.

Концептуальное осмысление национальных историографий в постсоветских государствах («Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. М., 1999», «Р. Шпорлюк. Імперія та нації: з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі. К., 2000»).

Освещение в немецкой историографии процесса формирования и развития белорусской национальной историографии (Rainer Lindner).

Белостокская историческая школа. Е. Миронович, О. Латышонок. «Białoruskie Zeszyty Historyczne». История Беларуси в современной польской историографии. Ю. Бардах («Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага»), Ю. Туронак («Мадэрная гісторыя Беларусі»), Р. Радик, П. Эберхарт.

Справочно-обобщающие труды по истории Беларуси. «Энциклопедия Великого Княжества Литовского» (Франция) (серия «Беларусь» издательства «L'Harmattan»), белорусская проблематика в «Handbuch der Geschichte Russlands» (Bd. 1. Bis 1613. Bd. 2. 1613-1856. Stuttgart, 1981, 1989; 1986). «Handbuch der Geschichte Weißrußlands» («Справочник из истории Беларуси» под ред. Д. Байрау и Р. Линднера – совместная работа белорусских и немецких историков).

Учебники и академические издания. Труд Д. Стоуна [Stone, Daniel], канадского историка «The Polish-Lithuanian state, 1386-1795. Seattle: University of Washington Press, литовских историков (Kiaupa, Zugmantas. Kiapiene, Jurate. Kuncsevicius, Albinas. The history of Lithuania before 1795. Vilnius, 2000).

Поиски цивилизационной альтернативы марксистскому формационному подходу к историческому прошлому в российской и украинской историографии в условиях методологического кризиса (конец 80-х-90-е гг. XX в.). «Исторические исследования в России. Тенденции последних лет / Под ред. Г.А. Бордюгова. М., 1996».

Совместные коллективные издания («Белоруссия и Россия: общества и государства. М., 1998»). Характер освещения истории Беларуси в зарубежных школьных учебниках.

## **Тема 12 Актуальные проблемы истории Беларуси в зарубежной историографии**

Основные проблемы истории Беларуси в зарубежной историографии. Историческое наследие Древней Руси (И.Н. Данилевский. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). М., 1998; Он же. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.). М., 2000).

Генезис ВКЛ в контексте геополитики Восточной Европы. Работы московского историка Д. Александрова («Южная, юго-западная и Центральная Русь в XIII-XIV вв. и образование Литовского государства. М., 1994», «Галицко-Волынская земля в XIII-XIV вв. М., 1997», «Смоленская земля в XIII-XIV вв. М., 1998». Д. Александров, Д. Володихин. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII-XVI вв. М., 1994).

Исследование взаимоотношений Литвы и Руси, внутренней истории ВКЛ в работах А. Дворниченко («Русские земли Великого Княжества Литовского (до начала XVI в.). Спб., 1993»), М. Крома («Между Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV-первой трети XVI в. М., 1995»), М. Бычковой («Русское государство и Великое Княжество Литовское с конца XV ст. до 1569 г. Опыт сравнительно-исторического изучения политического строя. М., 1996»).

Этнополитические аспекты истории Беларуси в исследованиях А. Комзоловой, А. Каппелера, Л.Горизонтова.



“Государствоцентричность” в современной литовской историографии ВКЛ (отождествление понятий “Литва” и “ВКЛ”. “Русинский элемент только ресурс для литовского этнического доминирования”).

### **Информационно-методическая часть**

#### ***Примерный перечень практических занятий***

1. Общественно-политические процессы.
2. Белорусская национально-государственная идея и национальное движение.
3. История религии и церкви.
4. История и культура национальных меньшинств.
5. Актуальные проблемы истории Беларуси в зарубежной историографии.

#### ***Формы контроля знаний***

Реферативные работы

#### ***Рекомендуемые темы реферативных работ***

1. Концептуальные основы современной отечественной историографии.
2. Освещение актуальных социально-экономических проблем истории Беларуси.
3. Общественно-политические проблемы истории Беларуси в историографии.
4. От «западнорусизма» к белорусской национальной идее: современная историография.
5. История и культура национальных меньшинств Беларуси: современное состояние изучения.
6. Актуальные проблемы истории Беларуси в современной зарубежной историографии.

## ЛИТЕРАТУРА

### ОСНОВНАЯ

- 1 Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. – Мн., 2005.
- 2 Беларусь на мяжы стагоддзяў. – Мн., 2000.
- 3 Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь. Новыя канцэпцыі і падыходы. Усебеларуская канф. гісторыкаў (Мінск, 1993). У дзвюх частках. Частка 1. Гісторыя Беларусі. – Мн., 1994.
- 4 Гістарыяграфія гісторыі Беларусі першабытнага перыяду. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ранняга сярэднявечча //Гісторыя Беларусі: У шасці тамах. Том першы. Старажытная Беларусь. Мн., 2000. С.12-17.
- 5 Гістарыяграфія // Гісторыя Беларусі: У шасці тамах. Том другі. Беларусь у перыяд Вялікага княства Літоўскага. Мн., 2008. С.11-38.
- 6 Гістарыяграфія гісторыі Беларусі перыяду знаходжання беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай //Гісторыя Беларусі: У шасці тамах. Том трэці. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIII стст.). Мн., 2004. С.7-20.
- 7 Гістарыяграфія //Гісторыя Беларусі: У шасці тамах. Том чацвёрты. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII-пачатак XX ст.). Мн., 2005. С.6-29.
- 8 Гістарыяграфія //Гісторыя Беларусі: У шасці тамах. Том пяты. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006. С.8-27.
- 9 Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII-пачатку XXI ст. У 2 кн. Кн. 1. – Мн., 2011.
- 10 Гістарыяграфія гісторыі Беларусі канца XVIII-пачатку XX ст.: праблемы, здабыткі, перспектывы. – Мн., 2006.
- 11 Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця. Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 6-7 кастрычніка 1999 г.)- Мн., 2000.
- 12 Гісторыя штотдзённасці і правы чалавека. Мат. Міжнароднай канф. – Мн., 2000.
- 13 Грыцкевіч В. Гісторыя і міфы. - Мн., 2000.
- 14 Лінднэр Р. Гісторыкі і ўлада. Нацыятворчы працэс і гістарычная палітыка ў Беларусі XIX-XX ст. – Мн., 2005.
- 15 Матэрыялы навукова-тэарэтычнай канферэнцыі “Праблемы айчынай гістарыяграфіі” (Гародня, 19-21 студзеня 2001 г.) //Гістарычны альманах. 2001. - Том 4. - Гародня, 2001.
- 16 Матэрыялы II навуковай канф. Беларускага гістарычнага таварыства “Праблемы перыядызацыі гісторыі Беларусі” //Гістарычны альманах. 2002. - Том 7. -Гародня, 2002.
- 17 Матэрыялы III навуковай канф. Беларускага гістарычнага таварыства “Праблемы тэрміналогіі беларускай гістарычнай навукі” //Гістарычны альманах. 2003. - Том 9. -Гародня, 2003.
- 18 Матэрыялы IV навуковай канф. Беларускага гістарычнага таварыства “Беларуская гістарыяграфія часоў БССР” //Гістарычны альманах. 2004.- Том 9. - Гародня, 2004.
- 19 На шляху станаўлення беларускай нацыі: гістарыяграфічныя здабыткі і праблемы. – Мн., 2011.
- 20 Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці: XX стагоддзе. – Мн., 2008.
- 21 Петриков П.Т. Очерки новейшей историографии Беларуси (1990-е – начало 2000-х годов). – Мн., 2007.
- 22 Праблемы ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР: Гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы Міжнар. навук.-тэарэт. канф. - Мн.: БДУ, 2000. – 333 с.

23 XXI век: актуальные проблемы исторической науки. Материалы Междун. научной конф., посвященной 70-летию исторического факультета БГУ. Минск, 15-16 апреля 2004 г.- Мн., 2004.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ**

- 24 Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20-50-х гадоў на Беларусі. – Мн., 1994.
- 25 Бардах Ю. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. – Мн., 2002.
- 26 Бейлькин Х.Ю. Аграрный кризис конца XIX века и структурная реконструкция сельского хозяйства Беларуси. – Мн., 2001.
- 27 Беспалая М.А. Беларуская вёска ў першыя гады НЭПа (1921-1923). – Мн., 1999.
- 28 Біч М. Беларускае адраджэнне ў XIX-пачатку XX ст. Гістарычныя асаблівасці, узаемаадносіны з іншымі народамі. – Мн., 1993.
- 29 Бондаренко К.М., Лавринович Д.С. Русские и белорусские монархисты в начале XX в. – Могилев, 2003.
- 30 Булгаков В. История белорусского национализма. – Вильнюс, 2006.
- 31 Внуковіч Ю.І. Літоўцы Беларусі: этналагічнае даследаванне. – Мн., 2010.
- 32 Врублевский А.П., Протько Т.С. Из истории репрессий против белорусского крестьянства. 1929-1934. – Мн., 1992.
- 33 Галенчанка Г.Я. Еўрапейскія сувязі Беларусі ў этна-канфесійным і духоўным кантэксце (XIII-сярэзіна XVII ст.). – Мн., 1998.
- 34 Гарбацкі А.А. Стараабрадніцтва на Беларусі ў канцы XVII-пачатку XX ст. – Брэст, 1999.
- 35 Гарбачова В.В. Паўстанне 1830-1831 гг. на Беларусі. – Мн., 2001.
- 36 Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. – М., 1999.
- 37 Думін С.У., Канапацкі І. Б. Беларускія татары: Мінулае і сучаснасць. – Мн., 1993.
- 38 Елизаров С.А. Формирование и функционирование системы административно-территориального деления БССР (1919-1991 гг.). – Гомель, 2009.
- 39 Ермаловіч М.І. Па слядах аднаго міфа. 2-е выд. – Мн., 1991.
- 40 Ермаловіч М. Старажытная Беларусь: полацкі і новагародскі перыяды. – Мн., 1990.
- 41 Жытко А.П. Дваранства Беларусі перыяду капіталізму. 1861-1914 гг. – Мн., 2003.
- 42 Забаўскі М.М. Расійская Дзяржаўная дума ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі (1906-1917 гг.). – Мн., 1999.
- 43 Замоіскі А. Сацыяльна-эканамічнае жыццё этнічных груп у БССР у 1920-я гг. //БГЧ. - 2003. - №3. - С.50-55.
- 44 Зеленкова А. И., Старовойтов М.И. Гомельщина многонациональная (20-30-е годы XX века). - Выпуск II. – Гомель, 2000. - 156 с.
- 45 Ігнаценка І.М. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі: Асаблівасці і вынікі. - Мн., 1995.
- 46 Калинин В. Загадка балтийских цыган: Очерки истории, культуры и социального развития балтийских цыган. - Мн.: И.П.Логвинов, 2005. -240 с.
- 47 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. – М., 1997.
- 48 Карашчанка І. Чэхі ў Беларусі //ARCHE. – 2003. - №4. С.240-242.
- 49 Кароль А.С. Палітыка беларусізацыі //Крыжовы шлях /Зборнік. - Мн., 1993.
- 50 Касцюк М.П. Узаемаадносіны этнічных супольнасцей на Беларусі ў XX ст. //Этнічныя супольнасці у Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Мат. навук. канф. - Мн.: “Дэполіс”, 2001. - С.24-31.
- 51 Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн., 2000.

- 52 Каўка А. Тут мой народ: Фрацішак Скарына і беларуская літаратура XVI-пачатку XX ст. – Мн., 1989.
- 53 Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху великих реформ. – М., 2005.
- 54 Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. – Rzeszów, 2000.
- 55 Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922 гг.). - Мн., 1999.
- 56 Круталевич В.А. На путях самоопределения: БНР-БССР-РБ. - Мн., 1995.
- 57 Крывашэй Д.А. Нацыянальныя супольнасці Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (чэрвень 1941-ліпень 1944 г.). – Мн., 2009.
- 58 Куль-Сяльверстава С.Я. Беларусь на мяжы стагоддзяў і культур. Фарміраванне культуры новага часу на беларускіх землях (другая палова XVIII ст.-1820-я гады). – Мн., 2000.
- 59 К’яры Бернгард. Штодзённасць за лініяй фронту. Акупацыя, калабарацыя і супраціў у Беларусі (1941-1944 г.). – Мн., 2005.
- 60 Ладысеў У.Ф., Бригадзін П.І. Паміж Усходам і Захадам. Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917-1939 гг.). – Мн., 2003.
- 61 Лазько Р.Р., Кротаў А.М., Мязга М.М. Беларусь у еўрапейскай палітыцы. 1918-1925 г. Нарысы. – Гомель, 2003.
- 62 Латышонак А., Мірановіч Я. Гісторыя Беларусі ад сярэдзіны XVIII ст. да пачатку XXI ст. – Вільня, 2010.
- 63 Літвін А. Акупацыя Беларусі (1941-1944). Пытанні супраціву і калабарацыі. – Мн., 2000.
- 64 Луговцова С.Л. Политика российского самодержавия по отношению к дворянству Белоруссии в конце XVIII-первой половине XIX в. – Мн., 1997.
- 65 Лукашэвіч А.М. Беларусь напярэдадні і ў час вайны 1812 г. – Мн., 2004.
- 66 Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. Выд. 2-е. – Мн., 1997.
- 67 Люты А.М. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XVIII-першай палове XIX стагоддзя. – Мн., 2004.
- 68 Малые диаспоры Гомельщины в 20-30-е годы XX века: аналитические материалы и документы Государственного архива Гомельской области /Сост.: В.П.Пичуков, М.А.Алейникова, З.А.Александрович. – Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого, 2008. – 250 с.
- 69 Марзалюк І.А. Людзі даўняй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X- XVII стст.). – Магілёў, 2003.
- 70 Марозава С. Уніяцкая царква ў культурна-гістарычным развіцці Беларусі (1596-1839). – Гродна, 1996.
- 71 Мигун Д.А. Германия и Беларусь: Уроки истории (1914-1922 годы). – Мн., 2001.
- 72 Мірановіч Я. Найноўшая гісторыя Беларусі. – Спб., 2003.
- 73 Міхнюк Ул. Заходняя Беларусь: граніцы, тэрыторыя і насельніцтва (гістарыяграфічныя нататкі) // БГЧ. - 2004. - №11.
- 74 Навіцкі У.І. Савецкая палітыка ў адносінах да этнічных супольнасцей Беларусі //Этнічныя супольнасці у Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Мат. навук. канф. - Мн.: “Дэполіс”, 2001. - С.15-24.
- 75 Насевіч В. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы. – Мн., 1993.
- 76 Падокшын С.А., Сокал С.Ф. Дзяржаўнасць і права Беларусі са старажытных часоў да канца XVI стагоддзя. – Мн., 2000.
- 77 Першая Міжнар. навук.-практ. канф. “Татары-мусульмане на землях Беларусі, Літвы і Польшчы”. Менск, 26-27 сакавіка 1993 г. - Ч.1-2. - Мн., 1994-1995.
- 78 Пичуков В. П., Старовойтов М. И. Гомельщина многонациональная (20-30-е годы XX века). Выпуск I. - Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 1999. – 235 с.

- 79 Пичуков В. Большая история малой диаспоры: немецкое население Мозырского Полесья в 20 - 30-е годы XX века //Гістарычнаму факультэту – 20 гадоў: зборнік навуковых прац гістарычнага факультэта ГДУ імя Францыска Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2009. – С.90-99.
- 80 Платонаў Р. Палітыкі, ідэі, лёсы. Грамадзянскія пазіцыі ва ўмовах нарастання ідэолага-палітычнага дыктату ў Беларусі 20-х – 30-х гадоў. – Мн., 1996.
- 81 Платонаў Р. Беларусь у міжваенны перыяд. Старонкі палітычнай гісторыі ў святле архіўных крыніц. – Мн., 2001.
- 82 Платонаў Р. Пад пятой германскага кайзера //БГЧ. – 2001. - №2. – С.51-56; №5. – С.22-25.
- 83 Полетаева Н.И. Купечество Беларуси. 60-е годы XIX-начало XX в. – Мн., 2004.
- 84 Протьюко Т. С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.). - Мн.: Тесей, 2002. – 688 с.
- 85 Пушкін І. Нацыянальныя меншасці БССР у грамадска-палітычным і культурным жыцці (20-я гады XX ст.). - Магілёў, 2004. - 168 с.
- 86 Радзiк Р. Беларусь (Погляд з Польшчы). – Мн., 2002.
- 87 Раманава І.М. Рэпрэсіі супраць нацыянальных меншасцей БССР у міжваенны перыяд //Этнічныя супольнасці у Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Мат. навук. канф. - Мн.: “Дэполіс”, 2001. - С.227-232.
- 88 Рудовіч С. Час выбару: праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. – Мн., 2001.
- 89 Рудовіч С. Этнапалітычная гісторыя Беларусі пачатку 20 ст.: праблемы даследвання // Гістарычны альманах. – 2001. – Том 4. – Гародня, 2001.
- 90 Сагановіч Г.М. Невядомая вайна: 1654-1667. – Мн., 1995.
- 91 Смалянчук А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларуска-літоўскіх землях. 1864-люты 1917 г. – Спб., 2004.
- 92 Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: У 2 ч. – Мн., 2004.
- 93 Соколова М.А. Общественные объединения и движения в Беларуси в конце XVIII-начале XX века: проблемы становления гражданского общества. – Мн., 2002.
- 94 Соркіна І. Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII-першай палове XIX ст. – Вільня, 2010.
- 95 Сосна У.А. Фарміраванне саслоўна-групавога складу сялянства Беларусі ў канцы XVIII-першай палове XIX ст. – Мн., 2000.
- 96 Старообрядчество как историко-культурный феномен. Мат. Междун-й научно-практ-й конференции. – Гомель, 2003.
- 97 Стужынская Н. Беларусь мяцежная. З гісторыі антысавецкага ўзброенага супраціву. 20-я гады XX стагоддзя. – Вільня, 2000.
- 98 Сяменчык М.Я. Грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі ў перыяд Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый (сакавік 1917-сакавік 1918 гг.). Ч.1-2. – Мн., 2001.
- 99 Терешкович П.В. Этническая история Беларуси XIX-начала XX в.: В контексте Центрально-Восточной Европы. – Мн., 2004.
- 100 Тугай У.В. Латышскі этнас у сацыяльна-эканамічным і культурным жыцці Беларусі. – Мн.: Вучэбна-выдавецкі цэнтр БДПУ, 2002. – 318 с.
- 101 Тугай У. Літоўскі этнас на Беларусі (літоўскія нацыянальныя Саветы ў 20-30 гг. XX ст.) // Пытанні гісторыі, метадалогіі і метадыкі выкладання : зборнік навук. арт. Выпуск першы. – Мн., 1998.
- 102 Туронак Ю. Мадэрная гісторыя Беларусі. – Вільня, 2006.
- 103 Филатова Е. Н. Конфессиональная политика царского правительства в Беларуси. 1772-1860 гг. - Мн.: Бел. наука, 2006. – 192 с.
- 104 Ходзін С.М. Гісторыя культуры Беларусі ў 1920-1930-я гг. – Мн., 2001.
- 105 Хоміч С. Асноўныя этапы фарміравання тэрыторыі БССР (1918-1926) // Беларускі гістарычны агляд. 2000. Т. 7. Сшытак 2. - С. 351-364.

- 106 Ціхаміраў А.В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918-1921 гг.). – Мн., 2003.
- 107 Черепица В.Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. - Гродно, 1998.
- 108 Штыхаў Г.В. Старажытныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі. – Мн., 1999.
- 109 Шыбека З. Грады Беларусі. 60-я гады XIX-пачатак XX стагоддзяў. – Мн., 1997.
- 110 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі. 1795-2002. – Мн., 2003.
- 111 Щавлинский Н.Б. Государственно-политическое и национально-культурное самоопределение Беларуси в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). – Мн., 2009.
- 112 Эбэрхардт П. Дэмаграфічная сітуацыя на Беларусі: 1898-1989. Пераклад з польскай. – Мн., 1997.
- 113 Яноўская В.В. Хрысціянская царква ў Беларусі ў 1863-1914 гг. – Мн., 2002.
- 114 Яшчанка А. Р. Гомель у другой палове XIX – пачатку XX ст.: Гісторыка-этнаграфічны нарыс. – Гомель, 1997.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
История Беларуси	Кафедра истории Беларуси		Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте протокол № ____ от _____.200__
Источниковедение истории Беларуси	Кафедра истории Беларуси		Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте протокол № ____ от _____.200__
Историография истории Беларуси	Кафедра истории Беларуси		Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте протокол № ____ от _____.200__
Историография истории восточных славян	Кафедра истории славян и специальных исторических дисциплин		Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте протокол № ____ от _____.200__

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

на \_\_\_\_ / \_\_\_\_ учебный год

№ № пп	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  
истории Беларуси  
(протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_ г.)  
Заведующий кафедрой  
истории Беларуси

к. и.н., доцент

\_\_\_\_\_ О.Г.Ященко

УТВЕРЖДАЮ

Декан исторического факультета УО «ГТУ им. Ф. Скорины»

к.и.н., доцент

\_\_\_\_\_ Н.Н. Мезга